

## Implementing the Principle of Abrogation of All the Forms of Forced or Compulsory Labour in the Republic of Belarus

■ TACIANA BRUJ

**Taciana Bruj** (born in 1984 in Minsk) — a 5th year student at the Faculty of Law, Belarusian State University, Bachelor of Law.

Review of the article (full version available in the Belarusian part of the journal):

The author elaborates on the proper definition and understanding of a forced labour concept, referring to the Covenants of the International Labour Organization. Profoundly analysed are the cases of sanctioned deployment of compulsory labour, and the situations when all the possible forms of forced and compulsory labour are prohibited. The author postulates that some of the norms of Belarusian legislation do not correspond to the obligations of our Republic according to the international treaties in the sphere of labour law. Enlisted are the cases of discrepancy, namely the obligatory employment of the jobless, the system of distributing graduate students and the organisation of the so-called “subotniks”.

## Праблемы рэалізацыі прынцыпу скасавання ўсіх формаў прымусовай альбо абавязковай працы ў Рэспубліцы Беларусь

■ ТАЦЦЯНА БРУЙ

**Таццяна Бруй** (нар. у 1984 г. у Менску) навучаецца на V курсе БДУ, юрыдычны факультэт, спецыяльнасць правазнаўства, спецыялізацыя гаспадарчае права; бакалаўрка права. Навуковыя інтарэсы: працоўнае права замежных краін, парыўнальнае працоўнае права.

Прынцып “скасавання ўсіх формаў прымусовай або абавязковай працы” ёсьць адным з чатырох асноватворных прынцыпаў у сферы працы, замацаваных у Дэкларацыі аб асноватворных прынцыпах і правах у сферы працы, прынятай на 86-й сесіі Міжнароднай канферэнцыі працы ў чэрвені 1998 г. Выкананне асноватворных прынцыпаў абавязковая для ўсіх дзяржаў-чальцоў Міжнароднай арганізацыі працы (далей — МАП) незалежна ад ратыфікацыі імі адпаведных канвенций. Рэспубліка Беларусь — чалец МАП з 1954 г. — ратыфікавала абедзве канвенцыі МАП, прысвечаныя пытанням ліквідацыі прымусовай працы (Канвенцыю №29 1930 г. аб прымусовай працы і Канвенцыю №105 1957 г. аб скасаванні прымусовай працы). Аднак заканадаўства Рэспублікі Беларусь змяшчае шэраг нормаў, што не адпавядаюць нормам ратыфікаваных канвенций. Акрамя таго, на практыцы маюць месца выпадкі невыканання прынцыпу скасавання ўсіх формаў прымусовай альбо абавязковай працы.

### Панятак “прымусовай працы”

Па-першае, трэба адзначыць, што некаторыя сродкі масавай інфармацыі, а таксама ўрады некаторых дзяржаў разумеюць пад прымусовай працай умовы працы, што зневажаюць годнасць чалавека альбо ўмовы працы з мізэрна нізкай заработкаі платай. Прыкладам можа служыць наступная заява ўраду Індыі: “Праца можа быць прымусовай ня толькі праз фізічны прымус, але і праз голад і галечу, што пануджаюць яго (работніка) згаджацца працеваць за ўзнагароду ніжэй усталяванага заканадаўствам мінімальнага ўзроўню”. У сувязі з гэтым юрысконсульт МАП у момант прыняцця Дэкларацыі 1998 г. заявіў, што ў інтарэсах прынцыпу скасавання прымусовай працы пры яго азначэнні можна на цалкам законных падставах спасылацца на азначэнне, дадзеное ў Канвенцыі №29 1930 г. аб прымусовай працы. Такім чынам, праўны панятак “прымусовай працы” не выходзіць за рамкі названай Канвенцыі №29 1930 г.

Артыкул 2 Канвенцыі №29 1930 г. аб прымусовай працы вызначае прымусовую працу як “любую працу альбо службу, што вымагаеца ад якой-небудзь асобы пад пагрозай пакарання, калі толькі

дадзеная асоба добраахвотна не прапанавала свае паслугі". Аднак у шэрагу выпадкаў пануджэнне да працы законнае. Так, паводле часткі 2 артыкула 2 Канвенцыі №29, тэрмін "прымусовая альбо абавязковая праца" не ўключае ў сябе пяць відаў дзейнасці, якія ўтрымліваюць элементы прымусу, але выключаюцца з азначэння прымусовай працы і ёсць, адпаведна, законнымі прызначаных умовах і абмежаваннях. Размова ідзе пра наступныя віды дзейнасці:

- ✓ праца, што патрабуецца ў сілу законаў альбо абавязковай ваеннай службе і праца, якая выкарыстоўваецца для работ выключна вайсковага характару;
- ✓ праца, якая ёсць часткай звычайных грамадзянскіх абавязкаў;
- ✓ праца, што патрабуецца ў сілу выраку суда пры ўмове, што гэтая праца будзе выконвацца пад наглядам і кантролем дзяржаўных уладаў і названая асоба не будзе перададзена ў распараджэнне прыватных асобаў альбо гаспадарчых таварыстваў;
- ✓ праца, неабходнасць якой выклікана надзвычайнімі (непераадольнымі) акалічнасцямі;
- ✓ дробныя работы на карысць калектыву, калі яго прадстаўнікі могуць выказаць сваё меркаванне адносна мэтазгоднасці такіх работ.

Дапускаючы ў шэрагу выпадкаў абавязковую працу, Канвенцыя №29 суправаджае такі дазвол прызначанымі ўмовамі і абмежаваннямі. Так, паводле артыкула 9 Канвенцыі, орган улады, што мае права прыцягваць да прымусовай працы, абавязаны папярэдне ўпэўніцца ў наступным:

- a) што служба альбо праца, якія павінны быць выкананыя, уяўляюць прямую і важную цікаўасць для калектыву, які павінен іх выконваць;
- b) што гэтая служба альбо праца неабходная ў цяперашні ці найбліжэйшы час;
- c) што было немагчыма атрымаць добраахвотную працоўную сілу для выканання гэтай службы альбо працы, нягледзячы на тое, што былі прапанаваны зарплата і ўмовы працы па меншай меры роўныя тым, якія практыкуюцца на дадзенай тэрыторыі для аналагічнай службы або працы;
- d) што следствам гэтай працы альбо службы не будзе занадта вялікі цяжар для насельніцтва, прымаючы да ўвагі наяўную працоўную сілу і яе здольнасць выканаць дадзеную працу.

Неабходна адзначыць, што да прымусовай альбо абавязковай працы могуць быць прыцягнутыя працаздольныя сталыя асобы мужчынскага полу, рэальны ўзрост якіх не ніжэй за 18 гадоў і не вышэй за сорак пяць гадоў пры павазе сямейных і шлюбных сувязяў. Такім чынам, прыцягненне да вымушанай працы жанчынаў, моладзі, сталых людзей, інвалідаў ва ўсіх выпадках не павінна дапушчацца. Гэта адносіцца таксама да вучняў і настаўнікаў сярэдніх школаў, да адміністрацыйнага персаналу. Апроч таго, паводле часткі 2 артыкула 11 Канвенцыі №29, частка асоб з ліку пастаяннага мужчынскага працаздольнага насельніцтва, якая можа быць адначасова прыцягнутая да прымусовай працы, не можа перавышаць 25 адсоткаў. Максімальны перыяд, на працягу якога асоба можа быць прыцягнута да прымусовай альбо абавязковой працы ў розных формах, не можа перавышаць шасцідзесяці дзён у год (ч. 1. арт. 12 Канвенцыі №29).

Проціпраўнае прыцягненне да прымусовай альбо абавязковай працы, у адпаведнасці з артыкулам 25 Канвенцыі №29, павінна пераследавацца ў крымінальным парадку, і кожны чалец МАП, які ратыфікаваў Канвенцыю №29, абавязаны забяспечыць сапраўдную ўнасць і строгае прымяненне санкций, прадпісанных законам.

Другая Канвенцыя МАП, прысвечаная прымусовай працы, Канвенцыя №105 1957 г. аб скаванні прымусовай працы, змяшчае больш жорсткія патрабаванні ў параўнанні з Канвенцыяй №29 і пашырае круг абавязацельстваў дзяржаў па ліквідацыі прымусовай працы. У Канвенцыі №105 змешчана патрабаванне поўнай і неадкладнай адмены любых формаў прымусовай працы. Забарона прымусовай працы разглядаецца як неабходная мера для забеспечэння абароны правоў чалавека, яго асноўных свабод, у прыватнасці, недапушчальнасці эканамічнага і сацыяльнага ціску.

Варта адзначыць, што Канвенцыя №105 дапаўняе, а не пераглядае Канвенцыю №29. Так, у артыкуле 2 Канвенцыі №105 выразна пазначаны пяць выпадкаў, у якіх усе формы прымусовай альбо абавязковай працы павінны быць неадкладна і цалкам скаваныя:

- a) у якасці сродку палітычнага ўздзеяння альбо ў якасці меры пакарання за наяўнасць альбо за выражэнне палітычных поглядаў альбо ідэалагічных перакананняў, процілеглых усталяванай палітычнай, сацыяльнай альбо эканамічнай сістэме;
- b) у якасці метаду мабілізацыі і выкарыстання працоўнай сілы для патрэбаў эканамічнага развіцця;
- c) у якасці сродку падтрымання працоўнай дысцыпліны;
- d) у якасці сродку пакарання за ўдзел у забастоўках;

е) у якасці меры дыскрымінацыі па прыкметах расавай, сацыяльнай і нацыянальнай прыналежнасці альбо веравызнання.

Пытанням прымусовай працы прысвечаныя таксама Рэкамендацыі МАП №35, №36, №136. Варта адзначыць Рэкамендацыю №35, якая заклікае дзяржавы ў дапаўненне да абавязацельстваў з Канвенцыі №29 пазбягаяць якога-небудзь ускоснага пануджэння да працы, гэта значыць мераў, якія штучна ўзмацняюць ціск на насельніцтва з мэтай прымусіць шукаць працу па найме.

### **Парушэнне прынцыпу “скасавання ўсіх формаў прымусовай альбо абавязковай працы” ў Рэспубліцы Беларусь**

Заканадаўства Рэспублікі Беларусь, як ужо было адзначана вышэй, змяшчае шэраг нормаў, што не адпавядаюць нормам ратыфікаваных Канвенцыі.

Па-першае, гаворка ідзе аб абавязковым удзеле ў грамадскіх працах беспрацоўных, прадугледжаных Законам “Аб занятасці насельніцтва Рэспублікі Беларусь”. Пад грамадскімі працамі, паводле названага Закону, разумеюцца агульнадаступныя віды часовой працоўнай дзейнасці, якія не патрабуюць, як правіла, дадатковай прафесійнай падрыхтоўкі, садзейнічаюць уключенню ў актыўнае працоўнае жыццё беспрацоўных і асоб, якія звязаныя з дзяржаўнымі службамі занятасці па пытаннях працаўладкавання. Мясцовымі выкананымі і распарадчымі органамі ўсталёўваецца штомесячная норма ўдзелу беспрацоўных у грамадскіх працах. Невыкананне без уважлівых прычынаў беспрацоўным месячнай нормы ўдзелу ў аплатных грамадскіх працах па накіраванні органа дзяржаўной службы занятасці мае вынікам прыпыненне выплаты грашовай дапамогі па беспрацоўі, што, безумоўна, ёсьць ускосным пануджэннем да працы. Апроч таго, абавязак ўдзелу беспрацоўных у грамадскіх працах не адпавядае адному з асноўных прынцыпаў дзяржаўной палітыкі ў вобласці занятасці, замацаванаму ў Законе “Аб занятасці насельніцтва Рэспублікі Беларусь”, а менавіта: прынцыпу давання сацыяльных гарантый і кампенсацый беспрацоўным, а таксама не адпавядае такім дзяржаўным гарантывям занятасці, як магчымасці ўдзелу ў грамадскіх працах (магчымасці, а не абавязку), свабодзе выбару роду заняткаў і працы.

Другім выпадкам парушэння прынцыпу “скасавання ўсіх формаў прымусовай альбо абавязковай працы”, які замацаваны ў заканадаўстве Рэспублікі Беларусь, ёсьць абавязковае размеркаванне выпускнікоў вышэйшых навучальных установ. Так, паводле “Палажэння аб размеркаванні выпускнікоў, якія навучаюцца за кошт сродкаў рэспубліканскага і (альбо) мясцовага бюджэту ва ўстановах адукатыўнай і вышэйшай адукатыўнай практыкі ў Рэспубліцы Беларусь”, зацверджанага Пастановай Рады Міністэрства Рэспублікі Беларусь ад 14.10.2002 г. №1423 (рэд. 24.12.2003 г. №1672), выпускнік, накіраваны на працу камісіяй па размеркаванні, лічыцца маладым спецыялістам і абавязаны адврацаваць па накіраванні два гады з моманту заключэння працоўнай дамовы паміж ім і наймальнікам. Мэтай размеркавання, згодна названаму Палажэнню, ёсьць здавальненне патрэбы ў спецыялістах розных галінаў эканомікі, а таксама сацыяльная абарона выпускнікоў. Наймальнікам, незалежна ад формаў уласнасці, забараняецца на працягу двух гадоў пасля заканчэння ўстановы адукатыўнай практыкі на працу выпускнікоў без пасведчання аб напрамку на працу альбо даведкі аб самастойным працаўладкаванні. Невыкананне дадзенага патрабавання наймальнікам мае вынікам абавязак пакрыць выдаткі за ўвесёлы перыяд навучання. Такім чынам, размеркаванне выпускнікоў і яго мэты супярэчаць пункту Б артыкула 2 Канвенцыі №105 МАП, канстытуцыйнаму праву грамадзян на бясплатную вышэйшую адукатыўную, а таксама не адпавядаюць дзяржаўной гарантый свабоды выбару роду заняткаў і працы. Што датычыць сацыяльной абароны, то такая абарона, безумоўна, павінна паляпшаць праўнае становішча выпускніка, а не аблікоўваць яго права.

Наступным выпадкам парушэння прынцыпу “скасавання ўсіх формаў прымусовай альбо абавязковай працы” ёсьць прадугледжаная артыкулем 33 Працоўнага кодэкса Рэспублікі Беларусь магчымасць часовага пераводу работніка на неабумоўленую працоўнай дамовай працу (па іншай прафесіі, спецыяльнасці, кваліфікацыі, пасадзе), а таксама на працу да іншага наймальніка ў выпадку вытворчай неабходнасці, а таксама для замяшчэння адсутнага работніка. Перавод у сувязі з вытворчай неабходнасцю ажыццяўляецца без згоды работніка на тэрмін да аднаго месяца. Пры гэтым пералік акалічнасцяў, якія разглядаюцца як вытворчая неабходнасць, не вычарпальны і можа быць пашыраны наймальнікам альбо калектыўнай дамовай, улічваючы выключныя характеристар акалічнасцяў. Апроч таго, доктар юрыдычных навук У.І. Крывы ў Каментарыі да Працоўнага кодэкса Рэспублікі Беларусь адзначае, што, “паводле ч. 2 арт. 33 Працоўнага

кодэксу, дапушчаецца перавод у парадку вытворчай неабходнасці для замяшчэння часова ад-  
сутнага работніка, пры чым без яго ўвязкі з выключнасцю і без абмежавання часовыі рамкамі  
аднаго месяца на працягу каляндарнага году. Атрымліваецца, што (нібыта) можна пераводзіць  
работніка (як унутры арганізацыі, так і да іншага наймальніка) без уліку яго працоўнай функцыі  
для замяшчэння іншых работнікаў, што (неабходнасць замяшчэння) узнікае спрэс практычна ў  
кожнага наймальніка ў сувязі з вакацыямі, выкананнем дзяржаўных або грамадскіх абавязкаў,  
прагуламі, хваробамі і г.д.”

Такім чынам, артыкул 33 Працоўнага кодэксу супярэчыць нормам Працоўнага кодэксу аб змес-  
це і ўмовах працоўнай дамовы, не адпавядзе ч. 4 арт. 41 Канстытуцыі РБ, што забараняе прыму-  
совую працу, і Канвенцыям МАП (№29, №105).

Яшчэ адным парушэннем “прынцыпу скасавання ўсіх формаў прымусовай альбо абавязко-  
вой працы” ёсць распаўсюджаныя на практыцы выпадкі правядзення рэспубліканскімі органамі  
дзяржаўнага кіравання, арганізацыямі, падпрадкаванымі ўраду, мясцовыімі выкананчымі і распа-  
радчымі органамі добраахвотных рэспубліканскіх суботнікаў. Неабходна адзначыць, што не існуе  
адзінага акту заканадаўства, які рэгулюе правядзенне суботнікаў у цэлым, у кожным выпадку ор-  
ганы дзяржаўнага кіравання розных узроўняў выдаюць нарматыўныя акты аб правядзенні пэўна-  
га суботніка. Удзел грамадзян у такіх мерапрыемствах, паводле заканадаўства, ажыццяўляеца  
выключна на добраахвотнай аснове. Аднак вядомыя выпадкі прамога і ўскоснага прымусу да ўд-  
зелу ў такіх мерапрыемствах. Адным з прыкладаў можа служыць “справа грамадзяніна Яўмена-  
ва” 2000 г. (работніка ААТ шклозавод “Кастрычнік”), стасоўна якога было ўжыта дысцыплінарнае  
спагнанне ў форме строгай вымовы з памяняшннем прэміі на 50 працэнтаў за незабеспечэнне  
яўкі работнікаў адпаведнага ўдзелу шклозаводу на рэспубліканскі суботнік.

Нельга не адзначыць і выпадкі прымусовага накіравання работнікаў арганізацый, навучэнцай  
навучальных установ на сельскагаспадарчыя працы з мэтай аказання дапамогі адпаведнай галі-  
не. Так, згодна з рашэннем Берасцейскага абласнога выкананчага камітэту №132 ад 24.03.2003 г.  
“Аб правядзенні 29 сакавіка Дня падтрымкі сельскай гаспадаркі”, аблвыканкам у мэтах аказання  
дапамогі ў правядзенні вяснова-палявых работай даручыў гаррайвыканкамам арганізаціяў  
актыўны ўдзел ўсіх працоўных калектываў падпрыемстваў, установ, арганізацыяў, незалежна ад  
формаў уласнасці і ведамаснай прыналежнасці, навучальных установаў, забяспечыўши іх не-  
абходным фронтам работ, як на працоўных месцах, так і непасрэдна ў сельгаспрадпрыемствах.  
Аблвыканкам пастанавіў, што заробленыя на працоўных месцах сродкі пералічваюцца на рахунак  
камітэту па сельскай гаспадарцы і харчаванні, а работы, выкананыя непасрэдна ў гаспадарках,  
запічваюцца ў кошт фінансавай падтрымкі сельскай гаспадаркі.

Названае Рашэнне безумоўна парушае права грамадзян, паколькі не адпавядзе нормам Кан-  
венцыі МАП №29, №105. У прыватнасці, арт. 2 Канвенцыі №105, дзе выразна пазначана, што  
выпадкі прымусовай працы, у тым ліку ў якасці метаду мабілізацыі і выкарыстання працоўнай  
сілы для патрэбаў эканамічнага развіцця павінны быць неадкладна і цалкам скасаваны. Рашэнне  
Берасцейскага аблвыканкаму супярэчыць і нормам нацыянальнага заканадаўства: артыкулу 41  
Канстытуцыі РБ, што забараняе прымусовую працу, апрач працы і службы, вызначанай выракам  
суда альбо адпаведна закону аб надзвычайнім і вайсковым становішчы.

Падсумоўваючы, можна адзначыць, што цяперашнія парушэнні прынцыпу “скасавання ўсіх фор-  
маў прымусовай альбо абавязковай працы” ў Рэспубліцы Беларусь безумоўна нельга параўноў-  
ваць са значна больш сур'езнымі парушэннямі названага прынцыпу, якія існуюць у заканадаўст-  
вах такіх краін як Цэнтральнаафрыканская Рэспубліка, Кенія, Аўгданная Рэспубліка Танзанія,  
Непал, Пакістан, Індія і ў некаторых іншых краінах Афрыкі і Азіі (размова ідзе пра рабства, выка-  
рыстанне пакінутых бацькамі дзяцей на прымусовай працы, гандаль людзьмі, кабальную працу і  
іншыя формы прымусовай працы). Менавіта ў такія краіны накіраваны асноўныя намаганні МАП і  
іншых міжнародных арганізацый па ліквідацыі ўсіх формаў прымусовай працы. Аднак усё гэта ніяк  
не ўпłyвае на кваліфікацыю і неабходнасць ліквідацыі парушэння прынцыпу “скасавання ўсіх  
формаў прымусовай альбо абавязковой працы”, што ёсць у заканадаўстве і практыцы Рэспублікі  
Беларусь.